

1 Беларусь 1

6.45 Меладрама «Мае дарагія» (12+). 8.20 Клуб рэдактараў (16+). 9.00, 12.00, 15.00. 19.00 Навіны. 9.10 «Арсенал» (12+). 9.45 Гісторыі выратавання (12+). 10.20 Родныя людзі (6+). 10.40 «Зона Х». Вынікі тыдня (16+). 11.15 Вакол планеты. 12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён. 12.35 Меладрама «Блюз для верасня» (16+). 14.25 Маршрут пабудаваны (12+). 15.15 «1418 дзён. Гісторыя Перамогі». Хранікальна-дакументальны фільм (12+). 15.55 Адзін дзень (12+). 16.25, 19.10 Меладрама «Лепш за ўсіх». 1—4-я серыі (16+). 20.35 Навіны надвор'я. 21.00 Галоўны эфір. 22.05 Меладрама «Вучылка». 1—4-я серыі (16+).

2 Беларусь 2

7.05 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+). 8.45 Анімацыйна-прыгодніцкі серыял «Стыч!» (6+). 9.25, 19.40 Тэлебарометр. 9.30 «Да пабачэння» (16+). 10.25 «Чалавек-невідзімка» (16+). 11.25 «Свет навыварат. Бразілія» (16+). 12.20 Драма «Накдаўн» (12+). 14.45 «Тата папаў» (16+). 17.05 «Вежа» (12+). 17.55 «Бітва экстрасэнсаў» (16+). 20.10 «Арол і рэшка. Марскі сезон» (16+). 21.10 Спортлато 5 з 36, КЕНО. 21.15 Фантастыка «Згублены горад Z» (12+). 23.35 Меладрама «Сямейныя каштоўнасці» (12+).

3 Беларусь 3

7.35 «Святыні Беларусі». 8.00, 13.20, 20.20 Навіны культуры. 8.20, 13.40 «Гэты дзень». 8.25 «Дайце кнігу скаргаў». Маст. фільм (12+).

10.00 «Наперад у мінулае». 10.25 «Беларуская кухня». Страва з курант з агрэстам. 10.55 «Нацыянальны хіт-парад». 11.45 «Папярэдняе расследаванне». Маст. фільм (12+). 13.45 «Доктар Шуба». Дак. фільм (12+). 14.25 «Адзін шанц з тысячы». Маст. фільм (16+). 15.45 Жорж Бізэ. «Кармэн». Опера Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі. 18.15 «Вуліца поўная нечаканасцяў». Маст. фільм (12+) [СЦ]. 19.25 «Кадры жыцця». Уладзімір Пракапаў. 20.40 «Калыханка» (0+). 21.05 «Ясенін». Серыял (16+).

5 Беларусь 5

6.40, 10.00, 13.50, 18.30, 21.00 Футбол. Чэмпіят Англіі. Прамая трансляцыя. (У перапынку — Спорт-цэнтр.) 8.25 Міні-футбол. Чэмпіят Беларусі. БЧ (Гомель) — МФК «Ліда». 11.50 Піт-стоп. 12.20 Хакей на траве. Чэмпіят Беларусі. Жанчыны. «Вікторыя» (Смалявічы) — ХК «Рытм» (Гродна). Прамая трансляцыя. 15.50, 23.00 Тэніс. «Ралан Гарос». Прамая трансляцыя. 17.00 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Зеніт» (Санкт-Пецярбург) — «Цмокі-Мінск». Прамая трансляцыя. (У перапынку — Спорт-цэнтр.) 20.20 Вынікі тыдня.

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 Навіны. 7.15 «Здароўе» (16+). 8.10 «Жыццё іншых» (12+). 9.15 «Нядзельная пропаведзь» [СЦ]. 9.30 «Метэагід». 9.50 Фільм «Жанчына з лілеямі» (16+). 11.35 «Бачылі відэа?» (6+) 13.50 «На дачу!» (6+) 15.00 «Няхай гавораць». Надзея Бабкіна (12+). 16.20 Юбілейны канцэрт Надзеі Бабкінай (12+). 18.20 «Тры акорды». Новы сезон (16+). 20.00 «Контур». 21.20 «Што? Дзе? Калі?». Восенняя серыя гульні (16+).

22.35 «Спартклуб» (16+). 22.55 Фільм «Уцёкі» (16+).

СТБ

6.35, 0.05 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+). 8.15 Дакументальны праект (16+). 9.10 «Мінтранс» (16+). 10.00 «Скардзіцца дазваляецца». 10.30 «Вялікі горад». 11.00, 20.50 Дакументальны спецпраект (16+). 12.55, 13.40, 16.40 «Баец. Нараджэнне легенды». Серыял (16+). 13.30, 16.30 Навіны «24 гадзіны». 19.30 «Тыдзень». 22.30 «Засакрэчаныя спісы» (16+).

МІР

5.00 Маст. фільм «Сэрцы чатырох» (12+). 5.10 Мультфільмы (0+). 6.40 Маст. фільм «Добры дзень, я ваша цётка» (6+). 8.50 «Любімыя акцёры 2.0». Армен Джыгарханян (12+). 9.25 «ФазэндаЛайф» (12+). 10.00, 16.00 Навіны (бягучы радок). 10.10 Маст. фільм «Знахар» [СЦ] (16+).



13.00 Маст. фільм «Ты — мне, я — табе» [СЦ] (0+). 14.45, 16.15, 19.30 Серыял «Вялікі перапынак» [СЦ] (0+). 18.30, 0.00 «Разам». 21.45, 1.00 Маст. фільм «Танцор дыска» (12+). 01.35 Серыял «Міф пра ідэальнага мужчыну» [СЦ] (0+).

РТР—Беларусь

7.00 Маст. фільм «Па той бок шчасця» (12+). 10.35, 11.30 Маст. фільм «Незабудкі» (12+). 11.00 Весткі.

14.40 Маст. фільм «Госця з мінулага» (12+). 16.30 Маст. фільм «Спакушэнне спадчынай» (12+). 20.00 Весткі тыдня. 21.25 Маст. фільм «Дарушчальныя ахвяры» (12+). 23.00 «У людзях». 23.30 Масква. Крэмль. Пуцін. 0.10 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз». 6.10 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+). 6.45 «50 рэцэптаў першага» (12+). 7.20 «Хто ў доме гаспадар?» (12+) 9.30 «Тыдзень». 8.00, 10.00, 16.00 Сёння. 8.20 «24 пытанні» (12+). 8.50 Беларусы (6+). 9.25 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+) 10.20 «Першая перадача» (16+). 10.50 «Цуд тэхнікі» (12+). 11.35 «Дачны адказ» (0+). 12.35 Гісторыі выратавання (12+). 13.05 «НашСпажыўНагляд» (16+). 14.00 Баявік «Непераможны» (16+). 16.15 За гранню (16+). 16.35 «Следства вялі...» (16+) 18.05 «Новыя рускія сенсацыі» (16+). 19.00 «Вынікі тыдня». 20.05 «Зоркі сыхліся» (16+). 21.20 Ты не паверыш! (16+) 22.15 «Заснавана на рэальных падзеях» (16+).

8 канал

7.00, 14.00, 17.05, 21.10 «Надвор'е» + «Эрана». 7.05 «Мультпарад». «Іван Царэвіч і Шэры Воўк». 8.35 «Прыколы 13-й школы» (6+). 8.40 Драма «Зорка чароўнага шчасця» (12+). 11.25 Драма «Супраць Ферары». 14.05 «Глядзім усёй сям'ёй». «Садко». 15.25 Камедыя «Чарапашкі-ніндзя». 17.10 «Дэтэктыў на экране». 18.40 Серыял «Касл» (12+). 19.25, 2.15 «Надвор'е». 19.30 Драма «Кацяня». 20.50 «Вечарніца». 21.15 Драма «Тытанік» (12+). 0.30 Драма «Пасля» (16+).

ВТВ ВТБ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+). 7.20 «Лаві момант» (16+). 8.35 «Галерэя прыгажосці» (16+). 9.20 Баявік «Адрэналін» (16+). 11.00 «Поўны блэкаўт» (16+). 12.35 «КВЗ. Па-нашаму» (16+). 13.30 «Наш рамонт» (16+). 14.05 Серыял «Кухня. Вайна за гатэль» (16+). 21.30 «Уральскія пельмені». Джэнтльмены без задчы (16+). 23.00 Серыял «Псіхалагіні» (16+). 0.25 Серыял «Дзяўчынкі не здаюцца» (16+). 1.15 Серыял «Татавы дочки» (12+). 2.25 Серыял «Маладзёжка» (16+). 4.00 «Адна за ўсіх» (16+). 5.10 «6 кадраў» (16+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Навіны культуры. 6.35 «Пешшу...» Масква чайная. 7.05 «Іншыя Раманавы». «Мой анёл-ахоўнік — мама» [СЦ]. 7.35 Раман у камені. «Францыя. Замак Шэнансо». Дак. фільм [СЦ]. 8.05 Легенды сусветнага кіно. Алег Відаў. 8.35 «Шаснаццатая вясна». Маст. фільм [СЦ]. 10.15 «Назіральнік». 11.10, 0.30 XX стагоддзе. «Такі ўзрост». Дак. фільм. 1972. 12.10 Прыгожая планета. 12.25 Вялікія і маленькія [СЦ]. 14.30 «Справа N. Міхаіл Бакунін: філосаф рэвалюцыі». Дак. серыял [СЦ]. 15.05 Навіны. Падрабязна. АРТ. 15.20 «Барыс Гадуноў». Маст. фільм [СЦ].

17.45 Колер часу. Іван Мартас. 17.55, 1.30 Майстар-клас. Ёханес Фішэр. 18.40 Прыступкі цывілізацыі. «Загадкі Старажытнага Егіпта». Дак. фільм [СЦ]. 19.45 Галоўная роля. 20.05 «Правілы жыцця». 20.30 «Добрай ночы, малы!» 20.45 «Адлюстраванні. Георгій Таўстаногоў». Дак. фільм. 21.25 «Саці. Нясумная класіка...» 22.10 «Пікаса». Маст. фільм (16+). 23.00 «Адлюстраваны час». Дак. серыял [СЦ]. 23.50 «Кінескоп». 2.10 «Феномен Кулібіна». Дак. фільм.

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «Перапынак». Кароткаметражны маст. фільм (12+). 6.15, 9.50, 11.00, 14.45, 15.45, 20.30, 21.45, 23.00, 1.00, 2.45, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+). 6.35 «Вакол смеху». 1981 год (12+). 7.55 Фільм-канцэрт «Раніца года» (12+). 9.00 «Быў час». 2008 год (16+). 10.00 Маст. фільм «Сяргею шукае Сяргея» (16+). 10.05 «Народжаныя ў СССР». Найлепшае (18+). 13.00 Маст. фільм «Матлэк» (12+). 13.15 «Ранішняя пошта». 1986 год (12+). 13.45 «Погляд. Пераварот». 1991 год (16+). 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+). 16.00 Фільм-спектакль тэатра «Сучаснік» «3 запісак Лапаціна» (16+). 18.00 Маст. фільм «Часне-чакае» (16+). 23.20 Дак. фільм «Цэхане-чакае» (16+).

ТВ3 ТБЗ

6.00 Калекцыя «Беларусьфільма» (12+). 9.15 М/ф (6+). 10.15 «M&S» (12+). 10.50, 3.15 «Перыскоп» (16+). 11.10, 4.30 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+). 12.10, 19.00, 3.35 «Сляпая» (16+). 13.15, 0.40 «Акцёрскія драмы» (12+). 14.10 «Сакрэт непрыступнай прыгажуні». Маст. фільм (12+). 16.00 «Чалавек-невідзімка» (16+). 17.05 «Апакаліпсіс» (12+). 18.10 «Мужчыны...» (16+). 20.05 «Відавочцы» (16+). 20.50 «Звышнатуральны адбор» (16+). 21.55 «Косці». Серыял (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

2.00 Аўтагонкі. WTCR (12+). 2.30, 9.30, 22.30 Тэніс. «Ралан Гарос» (6+). 7.30 Снукер. European Master (6+). 22.15 Тэніс. «Ралан Гарос». «Гейм, Шэт і Матс».

Кінакамедыя

1.45 Чаго хочучь жанчыны? (16+) 4.15 Душэўная кухня (16+). 6.10 Стажор (16+). 8.05 Аферысты нехаця (18+). 9.50 Шафер напрат (18+). 11.45 Красуна на ўсю галаву (16+). 13.50 SuperАлібі (16+). 15.40 Сакавіцкія каты (16+). 17.30 Агент 117: місія ў Рыа (16+). 19.30 Пяты элемент (12+). 21.50 Прасцячка (16+). 23.45 Заліковы выкладчык-3 (18+).

ТВ1000 ТБ1000

7.10 Пра што яшчэ кажуць мужчыны (16+). 8.55 Вяселле па абмене (16+). 10.35 Адною левай (12+). 12.00 Неадэкватныя людзі (16+). 13.55 Метад Фрэйда-2 (16+). 16.00, 5.30 Рок (16+). 17.35 Лаві момант (16+). 19.00 Адваротны бок Месіа (16+). 20.45 Марафон жаданяў (16+). 22.30 Палюбоўніцы (16+). 0.10 Пікавая дама: Залюстроўе (16+). 1.50 Мне не балюча (16+). 3.45 Бык (16+).

National Geographic

6.00, 11.30, 15.50, 20.05 Зрабіць за адзін дзень (16+). 7.10, 12.25, 16.40 Падаарожжы з Горданам Рамзі (16+). 8.05 Каралі шахт (16+). 8.55 Зона будаўніцтва (16+).

23.40 «Візіцеры». Серыял (16+). 1.30 «Мужчына на расхват». Маст. фільм (12+).

TV 1000 ТБ1000

7.40 Беласнежка і паляўнічы (16+). 10.15 Лепш не бывае (12+). 12.45 Маленькі Манхэтэн (12+). 14.25 Разумніца Уіл Хантынг (16+). 16.40 Правілы вінаробаў (16+). 19.00, 5.00 Усмешка Моны Лізы (12+). 21.05 Вялікія вочы (16+). 23.00 Разня (16+). 0.25 Прыгажуня і пачвар (12+). 2.40 Трыстан і Ізольда (12+).

Discovery Discovery

8.00, 3.24 Веру-не-веру (12+). 8.45 Бітва за нерухокасць (12+). 9.35, 16.21, 22.18 Махінатары (12+). 10.25, 17.12, 21.27, 5.19 Як гэта ўладкавана? (12+). 11.15, 20.36, 5.42 Паляўнічыя на старызну (12+). 12.06, 19.45, 4.10 Браты Дызель (16+). 12.57 Скрыўленне часу (16+). 13.48, 0.51, 6.28 Голыя і напалоханыя (16+). 14.39 Дальнабойшчык у Інданезіі (12+). 15.30 Легенды дзікай прыроды (12+). 18.03 Дальнабойшчыкі (12+). 18.54 Джэрэмі Уэйд: таямніцы акіяна (16+). 23.09 Паляўнічыя на рэліквіі (16+). 0.00 Круты цюнінг (12+). 1.42 Музейныя загадкі (12+). 2.33 Каралі грузавікоў (16+). 4.56 Як гэта ўладкавана: аўтамабілі мары (12+). 7.14 Аляска: сям'я з лесу (16+).

[СЦ] — фільм трансляецца са скрытымі субцітрамі.